

ПОЛІСЕМАНТЫЧНЫЯ СУБСТАНТЫВЫ  
Ў БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКА-ПОЛЬСКІМ ПАГРАНІЧЧЫ:  
СУАДНЕСЕНАСЦЬ АСОБНАГА ДЫЯЛЕКТНАГА  
КАНТЫНУУМА І РЭГІЁНА

Дыяпазон сэнсавай варыятыўнасці субстантываў у многім вызначаеца характарам і асаблівасцямі лінгвістычнай прасторы. З усіх рэгіёнаў беларускай дыялектнай мовы найбольш складаным з'яўляецца беларуска-польска-літоўскі. Ён характарызуецца генетычнай блізкасцю моў, шматлікім і працяглымі іх контактамі, існаваннем субстратных з'яў, інтэнсіўнымі інтэрферэнцыйнымі працэсамі, адноўкавымі тэндэнцыямі семантычнага развіцця і іншымі прыметамі. У моўнай сітуацыі рэгіёна пераплютаюцца разнастайныя факты ў іх дынаміцы. Традыцыйная беларуская і літоўская (у астроўным літоўскамоўным арэале) гаворка захоўваецца, як правіла, у маўленні інфарматараў старэйшага пакалення, якія выкарыстоўчаны, акрамя таго, польскі перыферыйны дыялект тыпу «пальгічны віленскай». Значная колькасць размаўляе на змешаным дыялекце, перавага ў якім беларускіх, літоўскіх ці польскіх рыс абумоўлена культурна-гістарычнымі ўмовамі развіцця гаворкі. Нямала ж гвароў размаўляе на рускай мове, якая выкарыстоўваецца як білінгвай (у залежнасці ад умоў зносін), так і гаворачымі ў рэгіёне працтвеннікамі рускай нацыянальнасці (у якасці асноўнага сродку зносін).

Статус аднаго і таго ж лексіка-семантычнага варыянта (у далейшым — ЛСВ) у розных каардынатах пагранічнага рэгіёна можа не супадаць, што ёсць булоўленем дынамічнымі працэсамі ў семантычнай структуры слова, якія адлюстроўвае ўсе аспекты развіцця і змен аб'ектыўнай рэчаіннасці, а таксама сацыялагічнымі і экстрапінгвістычнымі фактарамі, сітуацыйным праяўленнем асобных ЛСВ, адсутнасцю іх канвенцыянальнай замацаванасці і іншымі прычынамі.

Адрозненні ў статусе ЛСВ могуць тычыцца літаратурнай мовы і ўсяго пагранічнага рэгіёна, літаратурнай мовы і асобных гаворак, а таксама розных дыялектных кантынуумаў у іх суднесенасці паміж сабой. Палярнымі кропкамі такіх адрозненняў можна лічыць успрыманне ЛСВ у якасці асноўнай (недругараднай) адзінкі і інтэрпрэтацыю яго як адцення (ужывання), прамежкавае становішча паміж якімі зай-

маюць адрозненні дэнататыўнага, канататыўнага, стылістычнага, гіяномічнага, эпідыматычнага і іншага характару.

Характар ЛСВ залежыць і ад яго дэскрэптыўнасці (індывідуальнасці ўспрыняцця) і звязанай з ёй стратыфікацыйнай варыятыўнасцю, што абумоўлена перш за ўсё сацыяльнымі фактарамі (узростам, полам, адукцыяй, відам дзейнасці, прафесіяй носьбіта гаворкі), а таксама ўмовамі маўленчай дзейнасці ідывідуума, асаблівасцямі «нацыянальнага» бачання свету, культурна-гістарычнымі (краіназнаўчымі), палітычнымі, маральнымі, светапогляднымі фактарамі. Пагранічны рэгіён з шырока развітай сеткай моўных і дыялектных сістэм (ва ўмовах этнолінгвістичных контактаў і ўплыву літаратурных моў) стварае спрыяльныя ўмовы як для дэскрэптыўнага ўспрыняцця адных і тых жа ЛСВ, так і для ўзнікнення спецыфічных, індывідуальных, вузкалацальных ЛСВ (лакалізмаў).

Утварэнне семантычных лакалізмаў у большасці выпадкаў абумоўлена асаблівасцямі экстралінгвістичнай рэаліянасці (падабенствам рэалій у канструкцыйным, функцыянальным глачах, іх прасторавай і часавай сумежнасцю), якія па розных прычынах не атрымалі свайго адлюстравання ў словах мовы-крыніцы. У беларускіх гаворках такія слова падвергліся ўздзеянню пэўных кірункаў метафарычнай і метанімічнай заканамернасцей. Параўн.: *весел. скуйна́* ‘ігліца; галінка хвоі; месца, пакрытае ігліцай’ (*СП*) ← літ. *skuijā* ‘ігліца’; *аім.*, *воран.*, *іуеў. блінда* ‘від лазы; вярба; галіны кустоў, з якіх абадрана лаза’ (*СП*) ← літ. *blinda* ‘вярба, ракіта’; *воран.*, *віц. бэрлá* ‘сумесь збожжа з рознымі адходамі; нявеянае жыта; плаваратлівы чалавек’ (*СП*; *Касп.*) ← літ. *bėralas* ‘нявеянае зерне; муга ці зерне для корму жывёлы’; *смарг.*, *астр.*, *наст.*, *ваўк. брэ́тка* ‘мера шырыні спадніцы; мера воўны’ (*СП*) ← польск. *bryta*, *bret* ‘шырыня матэрый; клін тканіны’; *аім.*, *лід.*, *гродз. гручóлы* ‘залозы, міндаліны; жаўлакі’ (*СП*) ← польск. *gruczół* ‘залоза’.

Характар сінсавых мадыфікацый у пагранічным рэгіёне, які адлюстроўвае разнастайныя па характары лінгвістичныя сувязі розных моў і дыялектаў, даволі стракаты, не заўсёды ўкладваецца ў традыцыйныя схемы і формулы пераасэнсаванняў. У ім побач са спрадвечнымі лексічнымі адзінкамі фіксуецца вялікая колькасць запазычанняў, інфільтрацый і кантамінаваных форм.

Сярод запазычанняў найбольш рэльефна вылучаюцца літуанізмы і паланізмы, значная частка якіх цвёрда замацавалася ў мове і яе функцыянальных стылях, прыйшла ўсе стадыі семантычнай адаптацыі і амаль не падвяргаецца відазмененням. Гэта ў першую чаргу літуанізмы і паланізмы, запазычаныя ў беларускую мову прыкладна ў часы Вялікага княства Літоўскага і раней (яны адзначаюцца ў помніках старабеларускай пісьменнасці). Частка з іх атрымала даволі шырокое выка-

*баланда* ‘посная рэдкая поліўка’ (< літ. *balánda* ‘лебядя; жыдкі суп’), *іёеў.*, *стол.*, *барыс.* *баланда* ‘балбатун’ (з польск. *bałanda* ‘расцяпа, капуха, бамбіза’) (СП; Лаўч.), *гродз.*, *іёеў.*, *мядз.*, *пруж.* *мэнта* ‘мяньюць бульбу, мяшаюць раствор’), *маг.* *мэнта* ‘мята’ (з польск. *mięta* ‘тс’) (СП; Лаўч.).

Полісеманты ў пагранічным регіёне зведваюць на сабе ўздзеянне кампанентаў розных дыялектных сістэм і моў, экстралінгвістычных асаблівасцей рэалій і многіх іншых асацыяцый, што не можа не адлюстроўвацца на характеристы іх мадыфікацый. У залежнасці ад суаднесенасці запазычання з першакрыніцамі іх можна размеркаваць на некалькі груп.

1. Запазычанні з эквівалентнай (тоеснай) суаднесенасцю ЛСВ. Звычайна яны абмяжоўваюцца невялікімі арэаламі (у радзе выпадкаў фіксуюцца толькі ў адным населеным пункце), што, бе зумоўна, не спрыяе іх сэнсаваму развіццю. Такія семантычныя структуры практычна капіруюць іншамоўную адзінку. Напрыклад: літ. *brūzuklis* = воран. *брузукель* ‘драўляны гузік; бірка для падвешвання сала; вертыкальны шпянёк у жорнах’ (СП; Лаўч.), літ. *gurgalai* = гродз. *гургалé* ‘намёрзлы лёд на аконных шыбах; замёрзлыя ледзяшы, якія звісаюць са страхі’ (СП), літ. *krēmzle* = воран., ашл. *хамзла* ‘храсток; худы чалавек’ (СП; Лаўч.), літ. *keltoja* = ічуч. смагл. *калтúя* ‘біч і цапільна ў цэпе; таўкач; палка, палена’ (СП; Лаўч.), літ. *skilandžiukas* = паст. *шклундзюк* ‘свінны трывушок, начынены мясам; нязграбны, непаваротлівы чалавек’ (СП), літ. *gręžtas* = гродз. *ічуч.*, лід. *iёеў.*, *навагр.* *грэбест* ‘латы; жэрдкі для лід.; паплёт’ (СП; БДС; Лаўч.), польск. *makatka* = смарг., астр., *асм.*, лід., *ічуч.* *макатка* ‘невялікі вышыты дыван або карціна; вышытая дарожка на стол’ (СП; БДС; НЛ; ЖС).

2. Запазычанні з адносінамі несупадзення. У такіх выпадках ЛСВ першакрыніцы на беларускамоўнай глебе страчваюцца, забываюцца, а ў сэнсавых структурах полісемантаў фіксуюцца новыя, раней невядомыя іншамоўнаму слову ЛСВ. Напрыклад: літ. *vakarinis*, *vakaris* ‘заходні (вецер)’ ↔ лід., *навагр.* *вакарына* ‘вялікая хвала; бурнае хвяляванне’ (СП; Лаўч.), літ. *kumštis* ‘кулак’ ↔ воран. *кумічок* ‘кавалак; жмут, шматок’ (СП), літ. *seklius* ‘мел’ ↔ лід. *сякля* ‘плеценая перагародка пасярод ракі; праломка’ (СП), літ. *laigesys* ‘беганіна’ ↔ паст. *лагязá* ‘шустры, жувавы чалавек; шалахвостка’ (СП), літ. *arta* ‘папяроchnы брус на мацце для прымачавання паруса’ ↔ віл., *іёеў.*, *паст.* *гарто́ль* ‘прыстасаванне для тармажэння плыты; плытнік, які тармозіць плыт’ (СП).

3. Запазычанні з адносінамі перасячэння. Сэнсавыя структуры такіх полісемантаў у беларускіх гаворках і мове-першакрыніцы поўната не супадаюць, бо, як правіла, засвойваецца не ўвесь комплекс насцю.

ЛСВ, а толькі яго частка, на аснове якой узікаюць новыя ЛСВ (звычайна лакатыўныя, тэрытарыяльна абмежаваныя). Немалаважны ўплыў на гэта аказваюць актыўна дзеясныя ў гаворках тэндэнцыі да семантычнай дыферэнцыяцыі і інтэграцыі дыялектнай лексікі і звязаных і з імі дывергентныя і канвергентныя працэсы. Колькасць супадаючых і несупадаючых ЛСВ можа быць самай рознай. Напрыклад: літ. *liurba* ‘тоўстая трэска; неахайны, нязграбны чалавек; цяльпук; разява’ і *iúeý*, *vaúk.*, віл. *liúrba* ‘тоўстая трэска; тоўсты пласт зямлі; тоўсты ка-валак сала’ (СП; Сцяшк., II; Лаўч.), літ. *gaktos* ‘пярэдняя частка саней; пярэдняя частка печы’ → *iúeý*, *воран. góxta* ‘пярэдняя частка саней; галоўкі палазоў; драўляная аснова рыбалоўнай снасці’ (СП; Лаўч.), літ. *rižlys* ‘чалавек маленькага росту; таўсцяк; слабы, хваравіты чалавек’ і *воран. pújslis* ‘таўсцяк; ганарлівец; рыхлы качан капусты’ (СП; Лаўч.), літ. *marmíze*, *marmizas* ‘морда, рыла; негаваркі, маўклівы чалавек; неахайны чалавек, мурза; нягоднік’ і *ваúk.*, дзяятл., раг. *мармуза* ‘негаваркі, маўклівы чалавек; бурклівы чалавек; неахайны чалавек, мурза; рэдкая нясмачная страва’ (СП; Лаўч.), польск. *falda* ‘складка, зборка; маршчына; згіб пластоў зямной кары’ і *smarg.*, *grodz.*, *brasł.*, лід., лях. *fáldy* ‘складкі, зборкі; маршчыны; пласцінкі ў пласцінчатых грыбах’ (СП), польск. *cieżta* ‘тага; цяжар, груз; прыгнёт, павіннасць; штанга’ і *grodz.*, *maszt*. дзяятл., *ischuch.*, *iúeý*, *mín.*, віл. *céńjsar* ‘цяжар, груз; цяжкая рабоча’; цяжкае самаадчуванне, недамаганне, захворванне’ (СП), літ. *larščikliai* ‘шамкі, бомы; званкі, якія вешалі карове на шыю; ружанец’ і *воран. bariškuļi* ‘расліны-званкі; шамкі’ (СП; Лаўч.).

4. Запазычанні з адносінамі ўключэння. У гэтых выпадках беларускае слова і яго літоўскі ці польскі эквівалент (адпаведнік) разыходзяцца ў колькасці ЛСВ. У залежнасці ад шырыні семантычнай парадыгмы полісеманта адрозніваюць дзве разнавіднасці ўключэння. У першым выпадку запазычанае слова, захоўваючы пэўныя значэнні мовы-крыніцы, на беларускамоўнай глебе развівае новыя ЛСВ і тым самым пачырае свой сэнсавы аб'ём і семантычную парадыгму. У другім выпадку запазычанае слова на беларускамоўнай глебе звужае свой сэнсавы аб'ём: больш шырэйшая семантычная парадыгма полісеманта мовы-крыніцы ўключае ў свой склад усе ЛСВ беларускамоўнага слова, а таксама невядомыя беларускаму адпаведніку значэнні.

Пашырэнне сэнсавага аб'ёму полісеманта можа ажыццяўляцца як за кошт уключэння ў структуру новага ЛСВ (ім можа быць семантычныя запазычанні, пэўны лакалізм і інш.), так і шляхам павелічэння сэнсавай ёмістасці асобных ЛСВ. Параўн.: літ. *šiurpa* ‘птушка з ускудлана-чымі пёрамі’ → *grodz.*, дзяятл., *iúeý*, *воран.*, *vaúk.*, люб. *shúrpa* ‘парода кур, гусей з ускудлачанымі пёрамі; курыца ў час лінъкі; паблы-

таныя ніткі; капуста, якая не ўтварае качана; неахайны чалавек' (СП; Лаўч.), літ. *gūžta* 'гняздо, логава'  $\supset$  воран., брасл. *gúšta* 'гняздо, логава; лункі, дзе купаюцца куры; стаптаныя пасевы; уласнае гняздо, сям'я' (СП; Лаўч.), літ. *kupra* 'горб, спіна'  $\supset$  воран., гродз., вайк., свісл., павагр. *kuprá* 'горб; карак; бядро; клуб у каровы; пупок у птушак' (СП; Лаўч.), польск. *lufi*, *lucht* 'праход у коміне; паветра; цяга паветра'  $\supset$  воран., астр., бяроз., паст., віл., віц. *lučta* 'праход для дыму ў коміне; юшка ў коміне; прамежак паміж печчу і сцяной; адтуліна для выходу дыму ў курнай хаце; адтуліна ў падмурку' (СП; Сцяшк., I; Каен.), літ. *liūnas* 'дрыгва, багністая мясцовасць'  $\supset$  астр., брасл., трак. *liūna* 'дрыгва, багністая мясцовасць; зыбун; вір' (СП; Лаўч.), літ. *raistas*, *reista* 'балоцісты лес, хмызняк', дыял. 'беспрытульны чалавек'  $\supset$  смарг., астр., мастр., лід., дзяял., і ўеу. *rōjstma* 'зарослае хмызняком балота; нізкае вільготнае месца; непрыгоднае для апрацоўкі зямля; невялікі вадаём; беспарарадак; лайдак' (ЛАБНГ; СП; Лаўч.).

У некаторых выпадках пашырэнне сэнсавага аб'ёму полісеманта звязана з гукавым і марфемным падабенствам беларускага, літоўскага, польскага і рускага слоў і іх інтуітыўнымі сувязямі, асацыяцыйямі (у лінгвістычнай літаратуры такія працэсы атрымалі назвы амафанічных, сінанімічных і гамалагічных пашырэнняў значэнняў слоў). Утварэнне новых ЛСВ у такіх выпадках можа насыць непрадказальны, спонтанныяхарактар і не заўсёды вытлумачацца традыцыйнымі ўяўленнямі аб сэнсавым развіцці слова на базе ўнутраных моўных сродкаў, што абумоўлена як гукавой і марфемнай матывацыйяй, так і прыблізным, не зусім ясным разуменнем запазычаных слоў, недакладным успрыняццем іх эмацыянальнасці, узаемадзеяннем асацыятыўна блізкіх моўных адзінак, семантычнай аналогіі. Напрыклад, ЛСВ *смарг.*, *і ўеу.*, *астр.*, *воран.* *кніпци* 'кіпцюры; пазногці; клешні; пальцы' (СП; Сцяшк., II) утваряліся ў выніку кантамінацыі з бел. *kīptci* 'кіпцюры, пазногці' і ўплыву літ. *kniblia* 'тс', *knibčiai* 'крук' (ЭС; Лаўч.). З трох ЛСВ полісеманта *мэма* 'гультай; маўчун; вош' (СП) першыя два з'яўляюцца запазычаннямі з літ. *metā*, *metē* 'маўчун, зявака'; узнікненне 3-га ЛСВ звязана з уплывам літ. *tumas* 'вош'. На ўзнікненне ЛСВ полісеманта *ды́рда* (<літ. \**dirda*) 'дзяўчына-гарэза; высокі і нязграбны чалавек' (СП) аказала ўплыву падобнае ў гукавых і семантычных адносінах слова *дылда*. Сэнсавая структура полісеманта *гардзéль* 'горла; стрававод; кадык; ліна' (СП; Сцяшк., I) сфарміравалася пад уплывам польск. *gardziel* 'глотка, горла' і рус. *гардель* 'ліна для падымання ветразя'. Два сэнсавыя цэнтры полісеманта *гугéль* 'палявы хвошч; вельмі густая страва; страва з дранай бульбы' (СП) суадносяцца з двума літоўскімі словамі (*gegelis* 'хвошч' і *kugelis* 'страва з дранай бульбы'), а таксама бел. дыял. *gīgel* 'хвошч'.

Працэс семантычнага звужэння можа ажыццяўляцца як за кошт колькаснага змяншэння ЛСВ, так і шляхам згортвання індывідуальных якасцей ЛСВ, іх інтэграцыі і пераўтварэння шырокага, абагульненага значэння ў спецыялізаванае, параўн. літ. *lazda* ‘лугавая трава’  $\supset$  ічуч., *iuej*, *vauk*, *mast*, *lyakh*. *ляжджай* ‘від асакі; рагоз’ (СП), польск. *koc* ‘коўдра’  $\supset$  *astr*., *brasl*., *swisl*., *bar*., *wil*., *swisl*., *rach*. *koç* ‘коўдра фабрычнага вырабу; тканая з воўны коўдра, якая сшывалася ў дзве столкі; вязаная коўдра; паласатая тоўстая посцілка’ (СП; НС). Часцей за ўсё звужэнне сэнсавага аб’ёму полісеманта развіваецца па лініі нейтралізацыі (ліквідацыі) асобных ЛСВ у запазычаным слове. Параўн.: польск. *widok* ‘знешні выгляд; пейзаж, краявід; зрок; разлік, перспектыва’  $\supset$  *lyakh*. *widak* ‘краявід; прывід’ (СП), польск. *granda* ‘скандал, буза, ашуканства; брудная справа; кампанія; куча; чарада’  $\supset$  *vauk*, *grondz*, *ichuch*. *granda* ‘чарада; кампанія’ (СП), польск. *hasło* ‘лозунг, дэвіз; заклік; сігнал, знак; пароль; загаловачнае слова’  $\supset$  *lyuk*, *lid*. *gásla* ‘паведамленне; сігнал’ (СП), літ. *žibulys* ‘зябер; асіхок; бліскучая змяя’  $\supset$  *grondz*, *ichuch*, *lyuk*. *жыбулька* ‘трава-зябер; асіхок’ (СП; Ляч.).

Суіснаванне ў пагранічным рэгіёне розных мноўных і дыялектных сістэм спрыяе ўтварэнню складаных у івалітатыўных і квантытатыўных адносінах структур, семантычнай парадыгма якіх у радзе выпадкаў налічвае некалькі дзесяткаў ЛСВ. У такіх даволі дынамічных і рухомых структурах выяўляецца вялікая колькасць спрадвечных, запазычаных, кантэкставых, індывідуальных, лакатыўных і іншых ЛСВ, аб'яднаных самымі рознымі відамі сэнсавых сувязей. Параўн. *кульша* (<літ. *kulše*) 1. ‘бядро, тазацце гнавы сустаў’; 2. ‘астатак пакалечанай рукі, нагі; кукса’; 3. ‘сцягна, нагі птушкі, жывёлы’; 4. ‘шынка, кумпяк’; 5. ‘вугал у стозе’; 6. ‘вуглавы застаронак у гумні’; 7. ‘месца пад звісаючай часткай стражі гумна’; 8. ‘абвіслы бок воза сена’; 9. ‘рог у возе сена’; 10. ‘способ выкладкі сена на возе (спачатку па вуглах, потым пасярэдзіне)’; 11. ‘задняя частка воза (з сенам)’; 12. ‘пярэдняя частка воза’; 13. ‘галоўка полаза саней’; 14. ‘палка для апоры пры хадзьбе’; 15. ‘крывы, кульгавы чалавек’; 16. ‘ручка на кассі’; 17. ‘парастак’; 18. ‘крывая, няроўная палка’. Характар суднесенасці паміж ЛСВ гэтага полісеманта можна прадэманстраваць у выглядзе схемы 1.

Узаемадзейнне розных дыялектных сістэм, працэсы пашырэння і звужэння сэнсавага аб’ёму полісемантаў у большасці выпадкаў вядуць да перабудовы сэнсавых сувязей паміж ЛСВ. Уключэнне ў семантычную парадыгму новага ці страта старога ЛСВ выклікае ўнутраную перабудову полісеманта, парой даволі істотную. Таму выразна арганізаванай сэнсавай структуры ў адным дыялектным кантынууме могуць процістаяць змешаныя і дыфузныя структуры ў побач размешчаных гаворках. У розных каардынатах лінгвістычнай прасторы могуць не




Схема 1

супадаць тыпы полісемії, ієархічна суалежнасць ЛСВ, іх статус і інш. Напрыклад, сэнсавая структура полісеманта *гұлтa* (літ. *gultas*, *gulta*) у пагранічным рэгіёне арганізавана наступным чынам: 1. *астр.*, *шальч.* ‘гняздо’; 2. *іўеў.*, *паст.*, *ашм.*, *смарг* ‘бярлог, гайно, логава’; 3. *ашм.*, *шальч.* ‘пасцель’; 4. *іўеў.* ‘салома ча подсціл’; 5. *іўеў.* ‘палегляя і стаптаныя жывёлай ці птушкамі гасевы збожжа’ (*СП*). Усе ЛСВ полісеманта цесна ўзаemазвязаны, што выклікае пэўныя цяжкасці яго мадэліравання. Улічваючы найбольш выражаныя сувязі ЛСВ, можна дапусciць наступную структурную схему 2.




Схема 2

У ашмянскай жа гаворцы гэта мадэль перабудуеца ў двухчленную (2 і 3 ЛСВ), у шальчынінскай яна звяза толькі 1 і 3 ЛСВ, а ў іўеўской стане трохчленнай, дэмантструючы пры гэтым больш цесную сувязь 2, 4 і 5 ЛСВ.

Ступень размеркавання ЛСВ полісеманта па розных мікрасістэмах (гаворках) залежыць ад мноства моўных і экстралінгвістычных прычын. Уесь набор ЛСВ семантычнай парадыгмы рэдка реалізуеца ў межах адной гаворкі. Часцей за ўсё гаворка засвойвае адзін ЛСВ, здымаючы ўласцівую макраструктуры полісемантычнасць. Шырокія асавыятыўныя, парадыгматычныя і сінтагматычныя сувязі слоў садзея-нічаюць развіццю іх мнагазначнасці (у межах адной гаворкі), якая

часцей за ўсё рэалізуецца ў біварыянтных структурах (хаця ў дыяпазоне сэнсавай варыятыўнасці можа ўключацца да 5 ЛСВ). Так, у семантычную структуру полісеманта *канчар* уключаюцца наступныя ЛСВ: 1. ‘кароткая папярочная баразна’; 2. ‘недаробленая баразна’; 3. ‘кавалак бервяна, палена, дошкі’; 4. ‘недагарэлае палена’; 5. ‘канец ніткі, вяроўкі’; 6. ‘недакураная папіроса’; 7. ‘канцевая частка чаго-небудзь наогул’; 8. ‘сук, галіна’. Семантычную прастору гэтага полісеманта складаюць 7 семантычных мадэлляў (монасемічныя лексемы гаворкі пад увагу не прымаліся), шэсць з якіх біварыянтныя і толькі адна — пяціварыянтная (гл. табл. 1).

Табліца 1

Нумар ЛСВ Нумар мадэлі	1	2	3	4	5	6	8	Гаворкі
1	+	+	+		+	+		Малыя Верб'евічы Навагр.
2	+						+	Кагабычы Гродз., Бершты Шчуч.
3			+	+				Стралцы Гродз.
4	+		+					Старыя Смільгіні Воран.
5	+				+			Дакудава Лід.
6	+					+		Азяраны Дзялт.
7			+					Быстрыца Астр.

Шырокое распаўсюджэнне ў беларускіх, літоўскіх, польскіх і украінскіх гаворках атрымаў субстантыў *бонда*, які лічыцца старожытным запазычаннем з літоўскай мовы (*banda*). Сэнсавая структура гэтага слова ў беларускіх гаворках характарызуецца шырока разглінаванай сеткай 21 ЛСВ, сярод якіх назіраюцца ўласныя запазычанні з мовы-кір'ічы: семантычныя новаутварэнні і лакатызмы, параўн.: *бонда* 1. ‘суханка хлеба’; 2. ‘скавароднік з хлебнага цеста’; 3. ‘няўдалы, ацеслівы хлеб’; 4. ‘праснак’; 5. ‘печыва з бульбы і муکі з рознымі прыправамі’; 6. ‘здобнае печыва з муکі’; 7. ‘піражок з рознай сумесі з дамешкай траў’; 8. ‘пірог для памінальнага стала’; 9. ‘святочны пірог’; 10. ‘гасцінец, што давалі қалісці парабку, пастуху’; 11. ‘свежае сала, якое прыносяць суседзям у якасці пачастунку’; 12. ‘маленькае кольца каўбасы’; 13. ‘скрутак нутранога сала’; 14. ‘тлушч на лапатках у непакладанага кабана’; 15. ‘пасаг’; 16. ‘жывёліна, што даюць у пасаг маладой’; 17. ‘надзел, участак зямлі, які даюць у якасці пасагу’; 18. ‘дзіця, народжанае да жаніцьбы’; 19. ‘запас, багацце’; 20. ‘капілка для грошай’; 21. ‘бочка’. Структуру гэтага полісеманта можна прадэманстраваць у выглядзе наступнай схемы 3.




Схема 3

Полісемантычнасць субстантыва бонда рэалізуеца толькі ў 12 населеных пунктах (для большасці ж носьбітаў дыялектаў субстанты успрымаеца як монасемічная адзінка). Усе полісемантычныя структуры гэтага назоўніка можна размеркаваць па 8 мадэллях, адна з якіх чатырохварыянтная, дзве — трохварыянтныя, астатнія — біварыянтныя (табл. 2).

Табліца 2

Нумар ЛСВ \\	1	2	5	6	8	9	10	13	15	16	17	18	Гаворкі
Нумар мадэлі													
1			+	+		+							Стральцы Гродз.
2		+		+								+	Мсцібава Ваўк.
3	+		+				+						Бершты Шчуч.
4	+	+											Жылі І ўеў., Касцянёва Шчуч.
5	+		+										Каробчыцы Гродз.
6		+	+										Галубы Маст., Ст. Сяло Зэльв.
7					+					+			Дакудава Лід., Азяраны Дзятл.
8	+										+		Масілавічы Сл.
													Магуны Паст.

Усе мадэлі, як гэта бачна з табл. 1 і 2, размяркоўваюцца па адзінковых кантынуумах, не з'яўляюцца ізаморфнымі, што звязана з актыўным дзеяннем у гаворках тэндэнцыі да семантычнай дыферэнцыяцыі лексічнага складу, якая распайсоджваеца на нацыянальна-культурнае бачанне рэальнага свету, спецыфічнасць успрыняцца яго асобных сегментаў рознымі носьбітамі дыялектаў, на дэнататыўную суднесенасць ЛСВ, іх канататыўныя характеристыкі, стратыфікацыйную выражанасць, на спосабы арганізацыі сэнсавай структуры, іерархічную сузалежнасць ЛСВ і іншыя з'явы. У некаторых выпадках

адна мадэль аб'ядноўвае некалькі дыялекцных кантынуумаў (гл. 2 *мадэль канчар*, 4 і 6 — *бонда*). Такая ізасемія (поўнае супадзенне сэнсавых структур полісемантаў у розных каардынатах пагранічча) абу-моўлена інтэграцыйнымі працэсамі ў лексіцы гаворак, дзеяннем семантычнай аналогіі, працэсамі запазычання, уплывам на гаворкі літаратурнай мовы і іншымі фактарамі.

Макраструктура пагранічнага рэгіёна характерызуецца даволі шырокай амплітудай семантычных хістанняў, якая ўключае ў сябе інгрэдыенты (і накоплены вопыт) многіх моў і дыялектаў. Адрозненні такой амплітуды ў макра- і мікраструктурах могуць тычыцца як квантатыўных, так і квалітатыўных яе ўласцівасцей. Квантатыўныя адрозненні зводзяцца да колькасці ЛСВ семантычнай парадыгмы (у макраструктуры адрознічае яе ніжня мяжа; у мікраструктуры, як правіла, яна біварыянтная). Квалітатыўныя адрозненні, абумоўленыя перш за ўсё колькасным складам ЛСВ, найбольш выразна прайўляюцца ў характеристы сэнсавых сувязей ЛСВ (метафорычныя, метамічныя, сіnekдахічныя, апасродкованыя, гіпанімічныя і інш.), тыпічныя полісеміі (радыяльны, ланцужковы, камбінаваны, паралельны, дыфузны), статусе ЛСВ, іх канататыўнай напоўненасці. Поўнае супадзенне квалітатыўных уласцівасцей полісеманта ў макра- і мікраструктурах — з'ява даволі рэдкая. Калі, напрыклад, паказаць сэнсавую структуру полісеманта *канчар* у выглядзе разгорнутай шкалы, то лёгка ўпэўніцца ў гіпа-гіперанімічнай сузалежнасці ЛСВ, якая здабываецца ў асобных дыялектах па прычыне дэталізацыі (спецыялізацыі) гіперанімічнага ЛСВ і адрозненіяў аднаплоскаснага суіснавання гіпоніма і гіпероніма (схема 4).




Схема 4

Полісемантычнасць у прыватных дыялекцных сістэмах залежыць ад характеристу субстантываў (іх катэгарыяльных прымет, семантычнага аб'ёму, асацыятыўных сувязей, граматычнай выражанасці і інш.) і ў многім вызначаеца моўнай сітуацыяй такіх дыялекцных сістэм. Прааналізаваны фактычны матэрыял паказвае, што найбольш цесныя этнамоўныя контакты і інтэрферэнтныя працэсы назіраюцца ў навагрудскім (в. Малыя Вераб'евічы), дзятлаўскім (в. Азяраны), лідскім (в. Дакудава), смаргонскім (в. Жодзішкі) і гродзенскім (в. Каробчыцы) дыялекцных кантынуумах, якія можна адвесці да зон максімальнай полісеміі. Да зон малой (мінімальнай) полісеміі адносяцца слонімскія (в. Парэчча), бераставіцкія (в. Макараўцы), мастоўскія (в. Галубы), ваўкавыскія (в. Мсцібава) і слонімскія (в. Масілавічы) гаворкі. Такія

зоны не акрэсліваюць якіх-небудзь ізаглос і ўтвараюць даволі няўстойлівыя і рухомыя мікраарэалы. Кампаненты гэтых мікраарэалаў могуць імкнуцца (прыцягвацца) да розных моў (беларускай, літоўскай, польскай, рускай) і дыялектаў, утвараючы тым самым складаныя вібрацыйныя структуры прасторава-сэнсавага хараクтару, якія выступаюць у наступных іпастасях:

а) структуры, арыентаваныя на беларускую літаратурную мову (*гаспадар, загнет, жабурэнне, канчар*) ці яе гаворкі (*заскема, макляк, галуза, шчолак, сліж*);

б) структуры з эпіцэнтрам у літоўскай мове (*дулька* < літ. *dulkes*, *клёк* < літ. *klyke*, *клекас*, *скарач* < літ. *skara*, *skarōčius*, *шытулі* < літ. *šipulys*);

в) структуры, абумоўленыя ўплывам польскай мовы (*груца* < польск. *gruca*, *лёх* < польск. *loch*, *мітрэнга* < польск. *mitrega*);

г) кантамінаваныя (змешаныя) структуры, утвораныя ў выніку ўзаемадзеяння і частковага налажэння ўскрайнных частак беларускага, літоўскага і польскага арэалаў. У іх пераважаюць полісеманты з некалькімі сэнсавымі цэнтрамі, крытэрыем выдзялення якіх з'яўляецца кірунак ірадыяцыі (на сістэму беларускай, літоўскай ці польскай моў) і адносная самастойнасць. Праўда, выдзяленне сэнсавых цэнтраў (і саміх ЛСВ) у такім складаным рэгіёне ўскладняеца па прычыне дыфузіі, узаемапранікальнасці разнародных элементаў сэнсавай структуры слова, параўн.: бел. *кульша* (< літ. *kulše* ‘бядро’, польск. *kulsza* ‘тоўстая нага; бядро’, дыял. *kulsze* ‘угал воза з сенам’); бел. *крушня*, літ. *krūsnis* ‘куча камянёў у полі’, польск. *kruśnia* ‘тс’; бел. *жур*, польск. *żur* ‘аўсяяная ці жытняя закваска; суп на такой заквасцы’, літ. *žiūre* ‘аўсяны кісель; рэдкі сілі’.

Размяшчэнне такіх структур адносна асноўнага арэала (кантактнае ці дыстантнае) значна упłyвае на сэнсавыя мадыфікацыі слова і яго асобных інгрэд'ентаў. Перыферыйная контактная зона яшчэ захоўвае сувязі з моўнай сістэмай асноўнага арэала (сэнсавая структура ў такіх выпадках арганізавана з абавязковым улікам якіх-небудзь ЛСВ асноўнага арэала), якія аслабляюцца ці поўнасцю страчваюцца ў дыстантна размешчаным (дыскрэтным) участку арэала (канчатковай мяжой такога развіцця з'яўляецца поўнае сэнсавае відавізмененне і ўтварэнне астраўнога арэала).

Такім чынам, полісемантычныя субстантывы ў пагранічным рэгіёне з'яўляюцца даволі складанымі і мнагапланавымі структурамі, у якіх сэнсавыя адносіны паміж асобнымі кампанентамі не заўсёды вызначаюцца строга акрэсленымі схемамі, мадэлямі і універсальнымі семантычнымі заканамернасцямі. Суіснаванне ў такім рэгіёне некалькіх генетычна роднасных моў і дыялектаў, вусная форма іх бытавання, шмат-

лікія інтэрферэнцыйныя працэсы, разнастайныя віды білінгвізму і іншыя прычыны спрыяюць утварэнню вялікай колькасці інфільтрацый, экспорм, семантычных запазычанняў і лакалізмаў, а таксама складаных у квалітатыўных і квантатыўных адносінах структур (семантычная парадыгма іх часам дасягае некалькіх дзесяткаў ЛСВ).

Варыятыўнасць у розных каардынатах лінгвістычнай прасторы рэгіёна некангруэнтная па ступені свайго прайяўлення. Разнастайныя пераутваральныя працэсы, розныя віды пераносаў, схемы сувязей ЛСВ і іх мадыфікацыі ў розных дыялектных кантынуумах поўнасцю не супадаюць. Звычайна складаным полісемантычным структурам макроструктуры адпавядаюць монасемічныя і выразна акрэсленыя (біварыянтныя) полісемантычныя адзінкі прыватных дыялектных сістэм.

Трансфармацыя полісемантычных субстантываў у контактнай зоне можа быць радыкальнай (карэнная змена сэнсавай структуры слова і перагрупіроўка яго сэнсавых цэнтраў) і частковай (нязначная перабудова асобных ЛСВ, іх дэнататыўной суаднесенасці, сацыяльна-стратыфікацыйной выражанасці, канвенцыянальнай замацаванасці, функцыянальна-стылістичнага і канататыўнага зместу, дысгрыбытуўных уласцівасцей, парадыгматычных сувязей). У некаторых выпадках змены сэнсавай структуры ажыццяўляюцца не па якой-небудзь адной лініі, а адразу па некалькіх кірунках. У выніку гэтага ўзнікаюць складаныя сінкрэтычныя, гібрыдныя і вібрацыйныя канструкцыі, што спалучаюць у сабе элементы ўласна моўчага (семантычнага, фанетычнага, марфалагічнага, сінтаксічнага) і сацыяльнага, культурнага, псіхалагічнага, ідэалагічнага, прасторавага, часавага харектару.

Сярод запазычанняў у лігранічнай зоне найбольш рэльефна вылучаюцца літуанізмы і палацізмы (рэліктавыя, старажытныя і адносна познія), якія ў запекнасці ад ступені іх суаднесенасці з першакрыніцамі дзеляцца на 4 групы: з адносінамі эквівалентнасці, несупадзення, перасячэння і ўключэння. Найбольш пашыранымі з'яўляюцца структуры з адносінамі ўключэння, калі запазычанае слова на беларускай глебе развівае новыя ЛСВ і тым самым пашырае свой сэнсавы аб'ём і семантычную парадыгму. Пашырэнне сэнсавага аб'ёму абумоўлена як экстрапланетарнымі, так і інтрапланетарнымі прычынамі (частатой ужывання лексічнай адзінкі, кантэкставай і маўленчай сітуацый, аналогій, гукавым і марфемным падабенствам слоў розных моў, іх інтуітыўнымі сувязямі і асацыяцыямі).

Характар семантычнай варыятыўнасці запазычанняў у многім заўлежыць ад тэрыторыі іх распаўсюджання. Звычайна шырокі арэал субстантыва стварае спрыяльныя ўмовы для яго сэнсавых мадыфікацый, дэнататыўна-сігніфікатыўных і канататыўных змен асобных ЛСВ, утварэння складаных структур. Прычым, у цэнтры арэала сэнсавая

структуре слова больш устойлівая і стабільная, у той час як на яго периферыі яна незамкнёная, больш адкрытая. Для пагранічнага рэгіёна ў большай ступені харктэрны невялікія арэалы, якія харктарызуюцца адсутнасцю шырокіх зон, размытасцю контураў, ненапоўненасцю, дыфузнасцю, дыскрэтнасцю, хуткай зменлівасцю і рухомасцю, фіксацыяй значнай колькасці вузкалакальных ЛСВ.

## Скарачэнні

### Лексіаграфічныя крыніцы

*БДС* — Шаталава Л. Ф. Беларускае дыялектнае слова. Мн., 1975.

*ЖС* — Жывое слова. Мн., 1978.

*Касп.* — Каспяровіч М. І. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927.

*ЛАБНГ* — Лексічны атлас беларускіх народных гаворак. У 5 т. / АН Беларусі, Ін-т мовазнаўства. Мн., 1993—1998.

*Лаўч.* — Лаучютэ Ю. А. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.

*НЛ* — Народная лексіка. Мн., 1977.

*НС* — Народнае слова. Мн., 1976.

*СП* — Слоўнік беларускіх гаворак па южна-заходній Беларусі і яе пагранічча. Т. 1—5. Мн., 1979—1986.

*Сцяшк., I* — Сцяшковіч Т. Ф. Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці. Мн., 1972.

*Сцяшк., II* — Сцяшковіч Т. Ф. Слоўнік Гродзенскай вобласці. Мн., 1993.

### Мовы і дыялекты

*астр.* — астравецкае; *ашм.* — ашмянскае; *барыс.* — барысаўскае; *бел.* — беларускае; *брасл.* — браслаўскае; *бяроз.* — бярозаўскае; *ваўк.* — ваўкаўскіе; *віл.* — вілейскіе; *віч.* — віцебскіе; *воран.* — воранаўскіе; *гродз.* — гродзенскіе; *дзяр.* — дзятлаўскіе; *дышл.* — дыялектнае; *іўеў.* — іўеўскіе; *кап.* — капыль-дзяятл. — дзяятлаўскіе; *лід.* — лідскіе; *літ.* — літоўскіе; *люб.* — любанскіе; *лях.* — ляхавіцкіе; *сін.* — сінскіе; *лід.* — лідскіе; *літ.* — літоўскіе; *люб.* — любанскіе; *лях.* — ляхавіцкіе; *маг.* — магілёўскіе; *маладз.* — маладзечанскае; *маст.* — маствоўскіе; *мін.* — мінскіе; *мядз.* — мядзельскіе; *навагр.* — навагрудскіе; *нясв.* — нясвіжскіе; *мінск.* — мінскіе; *мядз.* — мядзельскіе; *паст.* — пастаўскіе; *польск.* — польскіе; *пруж.* — пружанскіе; *пух.* — пухавіцкіе; *раст.* — рагачоўскіе; *рус.* — рускіе; *свісл.* — свіслацкіе; *смарг.* — хавіцкіе; *раг.* — рагачоўскіе; *руск.* — рускіе; *свісл.* — свіслацкіе; *смарг.* — хавіцкіе; *стол.* — столінскіе; *шальч.* — шальчынінскіе; *шчуч.* — шчучынскіе.